

Васільеў. — Аб луганасьбішчых сэвзаврогах і далінных землях.
С. Галкін, М. Кін. — Металды самастрахоўшчыка.
На ўборцы ўраджаю: За 100 гектараў на ільня-дэрабляку. — Чаму прастойваюць малатары. — Тав. Волкаў выцерабіў 142 гектары ільну.
У Ваенным Трыбунале БВА.
ЗА РУБЯЖОМ:
Ваенныя дзеянні ў Паўночным Кітаі. — Кітай-

скі ўрад аб кітайска-японскіх адносінах. — Паведамленне прадстаўніка японскага камандавання. — Раішэне японскага савета міністраў. — Смерць палкоўніка Жэнь Юн-ко. — Зава Хэла. — Бай у Шанхай.
На франтах у Іспаніі. — Паўстанне ў войсках мяцежнікаў. — Выкрыццё шпіёнскіх цэнтраў.
Новае пагадненне аб адзінстве дзеянняў паміж комуністычнай і сацыялістычнай партыямі Італіі.
Недахоп хлеба ў Германіі.

МАЦАВАЦЬ СОЦЫЯЛІСТЫЧНЫ ПАРАДАК НА ВЫТВОРЧАСЦІ

Большэвіцкая крытыка і самакрытыка — вышарыны метад кіраўніцтва і ўмацавання сацыялістычнага парадку на вытворчасці.

Таварыш Сталін на луганска-сакавіцкім пленуме ЦК ВКП(б) заклікаў партыю, усіх працоўных на разгортванне самакрытыкі. Ён указаў, што нам «самакрытыка патрэбна не для разбурэння працоўнай дыцыпліны, а для яе ўмацавання, для таго, каб працоўная дыцыпліна стала свядомай, зольнай устаніць супроць дробнабуржуазнай расхлябанасці».

У адказ на заклік прарадзіла, на парадах вытворчага актыва, на профсаюзных сходках загучаў галас пролетарскай самакрытыкі. Працоўныя базітасна, не гледзячы на асобы, выяўляюць недахопы гаспадарчага кіраўніцтва, шкодніцтва, выдзяляюць ворагаў.

Большасць камандзіраў вытворчасці, правядзеныя зразумелыя заклікі таварыша Сталіна, скарыстоўваюць разгартнуўшыся самакрытыку для ачысткі сваіх прадыржэцтваў ад траціцкіска-правых банытаў, шпіёнаў, дыверсантаў і шкоднікаў, для вызвалення большэвіцкага парадку на вытворчасці.

Знаходзіцца памала, аднак, такіх гаспадарнікаў, якія не зразумелі сэнсу большэвіцкай самакрытыкі. Замест таго, каб на аснове самакрытыкі ўмацоўваць азінаначалле, яны вышукваюць лейды, замест таго, каб злучыць з усім запалам за выпраўленне недахопаў, яны апусцілі рукі і перасталі змагацца з расхлябанасцю і шматлікімі недахопамі на прадыржэцтвах.

Сярод іх, напрыклад, начальнік цеха, майстар — гэта людзі першай волі, арганізатары дас, патрабавальныя да саміх сябе і да сваіх падпарадкаваных. Разам з тым, гэта людзі, якія чула прыслухоўваюцца да галасу мас і хутка рэагуюць на іх правільныя ўказанні. Гэтыя якасці выкарыстаў гаспадарнік наша партыя. Зусёды партыйныя арганізацыі павінны клапаціцца аб выхаванні ў дырэктараў залятых якасцей, аб тым, каб дырэктар прадыржэцтва сістэматычна авалодваў большэвізмам. На-жал, аб гэтых сваіх абавязках забодзілі некаторыя партыйныя партарганізацыі. А пара ўжо ўзяцца за справу і вывесці некаторых збыліхся дырэктароў са станы значымага нейтралітэту ў адносінах да партыйнага сацыялістычнага парадку на вытворчасці.

Паводле даных Цэнтральнага кіраўніцтва народнагаспадарчага ўчоту, на прадыржэцтвах БССР у чэрвені было 13.827 чалавекадзін працуаў. Ганейная ліба!

Найбольшая колькасць працуаў у тарфайнай і нагальнай прамысловасці: на аднаго работніка ў тарфайнай прамысловасці прыпадае 0,31 чалавекадзін, а ў нагальнай — 0,23. На Асісторфэ ў чэрвені было 1.492 працуаў. Амаль кожны другі працуаў меў працуаў. Ці можа быць больш абурочнае становішча працоўнай дыцыпліны? Ці разумеюць дырэктары Асісторфа, Шуміцкага, што яно абурочнае мяжуе з прамым злачынствам перад зяржавой?

Не менш значыма сабе выдзупіць дырэктары Асісторфага торафавога «Свабода», залучыўшы за чэрвень 762 працуаў, дырэктары Магілёўскага нагальнага заводу № 7 (479 працуаў), дырэктары заводу імя Кірава ў Менску (дырэктар Сарокін), залучыўшы за чэрвень 572 працуаў. Партыйныя арганізацыі наглядваюць гэтыя факты, бачыць абурочнае дырэктароў і нічога не робяць. Неужо сакратары парткомаў патрэбна растлумачыць, што ўстанавленне сацыялістычнага парадку на вытворчасці з'яўляецца іх кроўнай справай?

Некаторыя гаспадарнікі прымірыліся з працуаўмі, не злучыў з імі барацьбы, не праводзяць у жыццё закон аб звальненні звышнормальных працоўных, ліберальнічаюць з нарушальнікамі працоўнай дыцыпліны. Партыйныя і грамадскія арганізацыі на гэтых прадыржэцтвах сабіраюць масава-выхавальную работу. Трэба неадкладна ліквіда-

ваць такія адносіны да барацьбы з дэзарганізатарамі сацыялістычнай вытворчасці, наведзіць большэвіцкі парадак на совескіх заводах і фабрыках.

Есць яшчэ і такія камандзіры прадыржэцтваў, якія мірна наглядваюць за ведамствай грымэй пачынаюць і не скарыстоўваюць сваю ўладу, якую ім даў партыя і ўрад, каб спыніць гэту анты-зяржавую практыку, ад якой першым вытворчасць. Яны непатрабуюць да начальнікаў цехаў, майстроў, да асобных работнікаў. Яны, як бязвольныя сляпцы, прыміраюцца з тым, што іх загалі і распараджэнні не выконваюцца, чым, на сутнасці, самі развальваюць дыцыпліну і спрыяюць беспарадкавай шкодніцкай рабоце ворагаў народа. На разе прадыржэцтваў, у рэзультат таго, што перасталі клапаціцца аб правільнай арганізацыі працы, аб жалезнай працоўнай дыцыпліне, пачасціліся і аварыі.

Многія дырэктары прадыржэцтваў з кіраўнікоў прадыржэцтваў, арганізуючых ліквідацыю вынікаў шкодніцтва, ператварыліся ў своеасаблівых агітатараў, заклікаючых масы ліквідаваць вынікі шкодніцтва. І вынік, за гэтага часу ніяк не могуць зразумець, што там, дзе расхлябанасць, там шырокае поле для дзейнасці ворагаў народа, там зымкі шкодніцтва не ліквідуецца і не могуць быць ліквідаваны. Пара гэта зразумець гаспадарнікам і ўдзельнікам за аператыўнае кіраўніцтва гаспадарчай, адукацыйнай і стыханскай рабоце.

Праводзячы ў жыццё азінаначалле, змагаючыся з усімі спробамі парушэння ці паўрвы яго, партыя азіначасова вяліка барацьбу з бюракратычнымі скажэннямі прывічанаў азінаначалля, скажэннямі, якія выдзупіць за бездзяканнасць, за адрыв гаспадарчых кіраўнікоў ад мас.


Партыя выкарыстае кадры кіраўнікоў у духу сацыялістычнага дэмакратызма. Яна вучыць чула прыслухоўвацца да галасу мас, хутка рэагуюць на крытыку анізу, раіцца з актывам, з «маленькімі» людзьмі. Кіраўнік совескіх прадыржэцтваў павінен спалучаць у сабе якасці перагата адміністрацыйна, зольнага патрабавальна суровай дыцыпліны, з якасцю совескага дэмакрата, які апрацяца ў сваёй рабоце на вытворчых актывах. Але вышарыць абавязанне азінаначалля, які асабіста азінаначалля перад зяржавой за дапуначнае яны справу.

Большэвіцкае кіраўніцтва вытворчасці не першым абаялілі і бездзяканнасці. Большэвіцкі камандзір вытворчасці з'яўляецца тым, хто дырэктар, які ведае наперад, як і куды трэба весці зярва, і дабіваецца гэтага. Той-жа, хто ведае вытворчасць, паліваючы настроям асталых работнікаў, гультаюць і лозыраў, той не дырэктар, а нікуды не варгы сляпый.

Зымчаль бюракратычнае скажэнне азінаначалля, перада, па-большэвіцку азначыўшы дзевяці партыі, рашуча змагаюцца супроць дробнабуржуазнай расхлябанасці, за жалезны парадак, за сацыялістычную дыцыпліну — найпершы абавязак гаспадарчага кіраўніцтва ў БССР.

Вараньба за падняцце вытворчай дыцыпліны — справа не толькі адных гаспадарнікаў. У гэтым ім павінны аказаць падтрымку партыйныя і грамадскія арганізацыі.

Польскія шпіёны, шкоднікі і дыверсантаў несумненна будуць і надалей імкнуцца падарваць дыцыпліну на нашых сацыялістычных прадыржэцтвах, сенья не верце за распараджэнні іх кіраўнікоў, каб з гэтага боку наносіць удары на нашу гаспадарчы. Патрэбна базітасна выкрываць ворагаў народа, ратчука выкрываць іх з нашых заводаў і фабрык. Трэба наведзіць такі парадак на прадыржэцтвах, пры якім план хвапатага года Валійскай пролетарскай рэвалюцыі будзе выкананы, а дзеянні ворагаў сталі-б немагчымымі.



ІОСИФ ВИСАРИОНОВИЧ СТАЛИН. Скульптура работы скульптора Агура. Фото С. Грына.

НА ПЛЕНУМЕ ЦК ЛКСМБ

Учора ў Менску пачаў работу IV пленум ЦК ЛКСМБ.

Пленум заслухаў паведамленне сакратара ЦК ВКП(б) тав. Пікінай аб становішчы Беларускай комсомольскай арганізацыі і аб выкрыццё ворагаў народа ў кіраўніцтве ЛКСМБ.

Былы сакратар ЦК Аўгустайціс свядома праводзіў палітыку захавання ў кіраўніцтве комсомольскай арганізацыі выдзікаў людзей, стрымліваючы выкрыццё іх, лабіруючы кадры сямейнага парадка. Ім не выпадкова ў апарате ЦК працягала падтрымаць і ўдодніцтва, не было крытыкі і самакрытыкі. Гэта скарыстоўвалі прапраўнікі ў кіраўніцтве ЦК ворагі для атлінення ўвагі комсомольскіх арганізацый ад выкрыцця траціцкіска-буржуазных і іншых дзуршчыкаў.

Анак спрэчкі, якія пачаліся пасля выступлення тав. Пікінай, паказваюць, што сярод членаў ЦК і комсомольскага актыва няма яшчэ сур'езнай большэвіцкай мабільна-завасці на выкрыццё ўсіх воражых людзей, прапраўніхся ў комсомол, Наўна і павархоўна гучалі прамовы многіх выступлючых. Не атувалася жадання ўскрыць і гэта пасобнікаў і стаўленікаў ворагаў, і гэта робіцца ў той час, калі ў палым разе раённых комсомольскіх арганізацый,

ды і ў самім ЦК ЛКСМБ, сядзяць яшчэ людзі, не правяраныя, палітычна ненадзейныя, не апраўваючы сябе на рабоце. Наказавот, гэтыя людзі бесперашкодна працягваюць і правядзюць аўна варажую практыку, накіраваную на падрыў комсомольскіх арганізацый.

Каму не вядома, што Куксевич — стаўленік ворагаў і што яго практыка работы ў Менскім гаркме комсомала выдзікае яўную палітэрацыю? Гэты Куксевич груба паірае працы комсомольцаў, азінае крытыку і самакрытыку. Куксевич праводзіў работу адзела ЦК, але ворагі народу выдзупілі яго на пасадку сакратара гаркма.

Не раз праводзілі работу ў раёнах тт. Лакроўскі, Крочэт, Абугаў, Сазонаў — гэтыя любімыя блага кіраўніцтва ЦК, спакойна зараз атседжаюцца ў апарате ЦК ЛКСМБ, не гледзячы на неаднаразовае выдзікаючы іх сігналы з нізавых арганізацый.

Выступлючы на пленуме зусім не закрэпаюць неараумельных паводін членаў бюро ЦК Бычкоўскага, Мазалеўскага і іншых, якія на працягу доўгага часу працавалі разам з ворагамі, ведалі аб іх дзейнасці, але з усім мірыліся.

Сення на пленуме працяг спрэчак.

АД УРАДАВАЙ КАМІСІІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ ПЕРАЛЕТАУ МАСКВА—ПАУНОЧНАЯ АМЕРЫКА

Урадавая камісія па арганізацыі пералётаў Масква — Паўночная Амерыка ведае, што на працягу 15 жніўня, не гледзячы на стараннае нагляданні не ўдалося ўстанавіць сувязі з радыёстанцыяй самалёта «Н-209». Асобныя станцыі СССР і Аляжкі часам пачыналі чулі работу на хвалі самалёта, але няма ўпэўненасці, што працавала імянна яго радыя.

Работы па аказанню дапамогі, аб якіх учора паведамлялася, прадаўжаюцца. Ле-

дакол «Красін» прыбыў на мис Шпітца, дзе робіць памост для палітэра самалётаў. Самалёты «Н-170», «Н-171» і «Н-172», якія вырнуліся з полосу ў Маскву пераліцелі на авіяцыйны завод, дзе неадкладна пачата праверка самалётаў і палітэра іх да вылету. Рабочыя зводзіліся за гэту работу з выключным энтузіязмам, але ўсё-ж падрыхтоўка чатырохматорных самалётаў патрабуе некалькіх дзён. (БЕЛТА).

Герой Советскага Союза т. Галавін вялятае на востраў Дзіксон

КАЗАНЬ, 15 жніўня. (БЕЛТА). 14 жніўня ў Казань прыляцеў Герой Советскага Союза тав. Галавін. Яшчэ не ведаючы аб рашэнні ўрада па аказанню дапамогі самалёту тав. Леванеўскага, тав. Галавін пасля ўрадавай Камісіі наступную тэлеграму: «Дзікае самалёта «СССР Н-206» лічыць таварыскім абавязкам прапанаваць свае паслугі для ўдзелу ў пошукавых аперацыях на нашым самалёце, у межах нашых магчымасцей. Галавін, Фалін, Чочын, Фрутоўкі, Іванов». Позна вечарам тав. Галавін атрымаў з

Масквы распараджэнне змяніць маршрут. Са Спердлоўска самалёт «Н-206» пойдзе ў Тюмень. Атуль возьме курс на Поўнач і праз Обдорск паліціць на востраў Дзіксон. Там тав. Галавін будзе чакаць далейшых указанняў Урадавай Камісіі.

Штурман-радыст самалёта «Н-206» тав. Іванов сёння вырнуўся ў Маскву для ўдзелу ў работах па аказанню дапамогі на самалёце «АНТ-6» Героя Советскага Союза тав. Вадаўянава. На самалёце «Н-206» п'ятнічанам-радыстам паліціць тав. Рубінштэйн.

Роскукі самалёта „Н-209“

НЬЮ-ЁРК, 14 жніўня. (БЕЛТА). Згодна паведамленню агенства Юнайтэд прэс, тры самалёты зрабілі палёт з Фэрбенкса на роскукі совескіх лётчыкаў на самой Алясцы. Адзін самалёт «Локхі алектра» быў зафрахтоваў тав. Белыковым. Самалёт пільтаваў Дэа Кроосон. На борце самалёта знаходзіўся таксама спецыяльны карэспандэнт «Правы» тав. Хват. Гэты самалёт зрабіў палёт на Поўнач да вострава Фэйрчайлд, і не выявіўшы самалёт «Н-209», вярнуўся ў Фэрбенкс.

Другі самалёт «Фэйрчайлд» (пілот Ро-

біно і другі пілот Армстэд, які прымаў ўдзел у выправаванні чалоскінцаў) рабіў роскукі на паўночны захад. Самалёт пакрыў алегасць у 400 кілометраў, пасля чаго вярнуўся ў Фэрбенкс.

Трэці самалёт «Фэйрчайлд» (пілот Мэры Спаворт) зрабіў палёт на паўночны ўсход і пасля беспаспяхоўных роскукаў вярнуўся ў Фэрбенкс. На борце самалёта знаходзіўся таксама тав. Смірнов.

У роскуках экіпажа «Н-209» выкараў жаданне павялічыць ўдзел таксама вядомы лётчык Мэтарн.

Французскі друк аб самалёце „Н-209“

ПАРЫЖ, 15 жніўня. (БЕЛТА). Французскі друк аддае вялікую ўвагу становішчу экіпажа самалёта «Н-209». Газеты паарабана паведамляюць аб мерах, прынятых совескім ўрадам для роскуку экіпажа.

Французскія газеты, адзначаючы, што амерыканскі лётчык Мэтарн прыме ўдзел у роскуках самалёта тав. Леванеўскага, указваюць, што ў 1933 годзе пасля аварыі ў Арктыцы Мэтарн быў вырнуцан з цяжкага становішча тав. Леванеўскага.

У МЕНСКІМ ГАРКОМЕ КП(б)Б

Бюро Менскага гаркма КП(б)Б запрэдала склад гарадскай камісіі па падрыхтоўцы і правядзенню святкавання 20-галяўня Валійскай Кастрычніцкай рэвалюцыі. У камісію ўваходзяць прадстаўнікі гаркма і райкомаў КП(б)Б, гаркма БСМ і часцей гарнізона. Старшынні камісіі — тав. Драбінскі.

Камісіі даручана распарадаваць мерапрыемствам па правядзенню святкавання і разгортванню прадыржэцкіх спаборніцтваў паміж прадыржэцтвамі і раёнамі і прадставіць план іх заверджання на чарговым пасаджэнні бюро.

У СНК БССР

Совет Народных Камісараў БССР прапанаваў гарадскім саветам, раённым выканаўчым камітэтам і будаўнічым канторам неадкладна прыступіць да сканачэння перабоак і тынкавалых работ па шкколах, пабудаваных у 1935—1936 гг. Для гэтых работ горсаветам і райвыканкомам дазвешна выдатыкаваць з рэзерваў па машоваму бюджэту 1.081 тыс. рублёў.

Соўнарком п'яраарадзіў старшынні горсаветаў і райвыканкомы аб іх персанальнай адказнасці за скачэнне гэтых работ да 1 верасня.

ПРЫЁМ У ВКП(б) У ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ ЛЕЧІНГРАДА

ЛЕНІНГРАД, 15 жніўня. (БЕЛТА). Сотні зааў аб прыёме ў партыю наступлюць у партыйныя арганізацыі Ленінграда.

За апошні час у кандыматы ВКП(б) прыняты пачатковы пача фабрыкі «Светлахот» ардынавец т. Сметанін, работніца фабрыкі «Большэвіцка» ардынастка т. Сакалоўска, каваль Кіраўскага заводу ардынавец т. Бобін, стыханіўны тав-ж заводу т. Сяпенянка, Зайнаў і шмат іншых.

З кандыматаў у члены партыі пераведзены заслужаны выдзупіць навуці, прафесар меймыны тав. Гервер, выдзіцельшы інжынер, даследчык звысавольных хіміянаў тав. Быкаў, стыханіўны фабрыкі «Красное знамя» т. Праз і інш.

На партыйным сходзе на даволі «Большэвіцка» пры абмеркаванні пытання аб пры-

ёме ў кандыматы партыі пенлатэхніка тав. Смірнова арка выказалася настарожансці схода, старанная праверка не толькі ўстапоначы у партыю, але і тых, хто да іх рэкамендацыю. Тав. Смірнов — вельмі добры работнік на вытворчасці. Ён ліквідаваў прырыў на астаговым утэцку, увесць час павышае сваю палітычную грамадзянства, паказвае ўзор анісны да партыйнай вучобы, але ў ліку рэкамендаваўшых яго быў чалавек, палітычны твар якога выдзікаў сумненні. Сход аднагалосна рашыў адвесці готу рэкамендацыю. Тут-жа т. Смірнова даў рэкамендацыю слесар тав. Варонін. Сход заперыўшы готу рэкамендацыю і паставаніў прыняць т. Смірнова ў кандыматы партыі. (БЕЛТА).

СЯЎБА АЗІМЫХ

У краіне пачалася асенняя сяўба. К 10 жніўня калгасы на Саюзу засеяны першым 315.820 га азімых культаур. У мінулым годзе з гэтым тэрміну азімых было засеяна 812.300 га.

Паўночная вобласць выканала план амаль на 20 проц., Комі АССР — ва 35

проц. і Кіраўскага вобласці — на 17 проц. Першыя 7.300 га засеялі азімымі калгасы Украіны.

У большасці паўночных раёнаў вачорназемнай паласы, граничны тэрмін выканання плана для якіх — 25 жніўня, яшчэ не разгартнулі масавай сяўбы.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У ПАЎНОЧНЫМ КІТАІ

Рашэнне японскага савета міністраў

ТОКІО, 14 жніўня. (БЕЛТА). Газеты «Асахі» і «Сямурэй» указваюць, што «яны называючы паслядзее савета міністраў паставаніла «значна павыліць лік японскіх войск у Шанхай». Газета «Хопі» піша, што японскі ўладзе неадкладна прынялі меры для быстрага ахцыццелення гэтага рашэння.

Прэмер Коноэ, згодна слоў «Хопі», сёння прапанаваў усім міністрам у любы момант быць гатовымі прымаць ўдзел у надзімчыных пасаджэннях савета міністраў, якія могуць быць скліканы ў залежнасці ад развіцця шанхайскіх баў.

КІТАЙСКІ ўРАД АБ КІТАЙСКА-ЯПОНСКІХ АДНОСІНАХ

ШАНХАЙ, 15 жніўня. (БЕЛТА). Агенства Сентрал н юс паведамляе аб афіцыйнай заяве кітайскага ўрада з прычыны кітайска-японскіх адносін.

Заява пачынаецца з прэдажання, што ў апошнія гады Кітай усё свае намаганні ўнутры краіны прысвечваў нацыянальнай рэкаструкцыі, а ўвоўку — захаванню ўсеагульнага міру і справядлівасці, строга заахавуючы ўсе свае абавязкі ў адносінах такіх міжнародных пагадненняў, якія старту Лігі націй, пакт дзевяці зяржав і пакт Келатга. Зараз Кітай вышуман прыняць меры самаабароны для таго, каб супроцьстаяць японскай агрэсіі, якая прадаўжаецца ў Кітаі, — гаворыцца ў гэтай заяве.

Смерць палкоўніка Жэнь Юн-ко

ШАНХАЙ, 15 жніўня. (БЕЛТА). Газета «Шуньбао» паведамляе аб смерці палкоўніка Жэнь Юн-ко — другога пілота кітайскага бомбардыроўшчыка, зрабіўшага палёт на японскае флагманскае судно на рапе Ваншань 14 жніўня. Палкоўнік Жэнь Юн-ко быў забіты, калі ў самалёт паліці спаралы японскіх зенітных гармат. Пешы пілот, не гледзячы на пашкоджанні самалёта, зрабіў удачную пасадку.

РУХ ЗА АРГАНІЗАЦЫЮ АБОРОНЫ НАНКИНА

ЛОНДАН, 14 жніўня. (БЕЛТА). Агенства Райтэр паведамляе, што сарод кітайцаў зараз пачаўся рух за арганізацыю зборны Нанкіна па прыкладу Мадрыда. Завершаны неабходныя мерапрыемствы, авіянавія а абароны Нанкіна.

ПАВЕТРАНЫ БОІ

ШАНХАЙ, 15 жніўня. (БЕЛТА). Усе кітайскія газеты паведамляюць, што ў 5 гадзін вечара 13 жніўня 11 японскіх самалётаў, вылепуўшых з вострава Фармоза, зрабілі палёт на кітайскі аэрадром у Ханчжоу (правінцыя Чжэцзян). Кітайскія самалёты неадкладна адказалі на паветраную атаку. У рэзультат паветраныя бою тры японскія самалёты збылі. Адзін з іх упаў у Чаншань, другі ўпаў у Сюаньпане (на паўднёвы ўсход ад Ханчжоу) і траці — калі Цзянцзянцзяна. Два японскія лётчыкі ўзяты ў палон. 8 японскіх самалётаў, якія асталіся, зрабілі палёт на Гуаньдэ (ва ўсходняй частцы правінцыі Аньхуэй). Пасля паветранага бою з кітайскімі самалётамі 5 японскіх самалётаў былі часткова пашкоджаны і пачэй зрабілі вымушаную пасадку ў Аньдзі (на граніцы правінцыі Аньхуэй і Чжэньян). На Фармозу праз Воньчжоу вярнуліся толькі тры японскія самалёты.

Паведамленне прадстаўніка кітайскага камандавання

ШАНХАЙ, 15 жніўня. (БЕЛТА). У экстрэмным выданні газеты «Дэгуабао» учора надрукавана наступнае паведамленне, вышуманае ў поўдзень 14 жніўня прадстаўніком кітайскага камандавання:

1) Варажыя лініі блізка ад шанхайскага ўніверсітэта, на вуліцы Чуньвон-Ро і блізка ад ўніверсітэта Цы-цзі на Суйцян-Ро, сёння ў 5 г. раніцы анічаны нашымі войскамі. Японскі атрад на ўніверсітэце Цы-цзі лікам да 300 чалавек анічан.

2) У сектары Люха, дзе нашы абарончыя лініі непрыступны, баў не было. Усе спробы ворага зрабіць высадку ў гэтым сектары будучы ліквідаваны.

3) Маральнае становішча нашых войск вельмі высокае, войскі рашучы развіваць сёнешня перамогі да канца.

ЗАЯВА ХЭЛА

ВАШЫНГТОН, 14 жніўня. (БЕЛТА). Дзяржаўны сакратар Хэл заявіў прадстаўнікам друку, што ўрад ШПА зрабіў «смяня сур'езных прадстаўленні» японскаму і кітайскаму ўрадам і прасіў іх не ператварыць Шанхай у «тэатр ваенных дзеянняў». Наводе слоў Хэла, азінак аскарна ШПА гатова ў выдзіку неабходнасці быстра авакуюць з трыма амерыканцаў з раёна Шанхая.

БАІ У ШАНХАІ

ШАНХАЙ, 15 жніўня. (БЕЛТА). Не гледзячы на татрун, бой ў Шанхай пачуў з 14 на 15 жніўня прадаўжаўся да 4 гадзін раніцы. Калі 9 гадзін раніцы артылерыйская стрэльба адпавяла.

Сення ў 13 гадзін паветраны і артылерыйскі бой аднавіўся.

ГОРАЦКІЯ СПРАВЫ

У свой час у Горацкім раёне акрыта арганізацыя «Сябесных» кулацка-каліцка банда. У дообных месцах яны арганізавалі паўстанні супроць савецкай улады. Многіх ўдзельнікаў, нават гавары паўстанцаў прыдулі і прадаўжаюць шкодзіць у гэтым раёне. Хітра маскіруючыся яны ўваходзяць у дзверы мясцовых кіруючых партыйных і савецкіх органаў, прапаруюць у савецкі апарат, казачэрацыйныя і іншыя арганізацыі.

Будыкі і сёстры, якія пралезлі ў замяшчальныя органы, пры прамым натуральным партыйным арганізацыі, актыўна ажыццяўлялі кулацкую палітыку. У розныя часы частка населеных пунктаў раёна была разбіта на атрубы і хутары. Гэта прычынаўска-нацызмаўска палітыка прадаўжалася ў раёне аж да 1936 года.

Але ні можна сказаць, што ў Горацкім раёне зараз усё добра, што там ўжо выкрыты і выкачваныя з канца ўсе ворагі народу, сёстры, трацісты, бухарыны, паліяны агенты фашызма, школьнікі і дыверсанты? Не, гэтага сказаць нельга.

У Горацкім сельсавеце, на тэрыторыі якой яшчэ зусім нядаўна насалдзілася хутары, зараз арганізацыя шайка паліцэйскіх і крмінальных злачынцаў на чале з старшынёй сельсавета Васільянава і дырэктарам Ільязавога Гутмана. Гэтыя людзі груба парываюць сталінінскую ступень савецкай дзяржавы, распяваюць калгаснае зло, у сельсавесце імя Сталіна, імя Ільязавога Федата і імя Кудышова Васільяна шляхам жульніцкіх махінацый атрымлівае ўрадж, прадукты, нават воўну.

Дырэктар Ільязавога Гутман прысвоіў 200 пудоў завадскай бульбы, забраў сабе за нізкую плату незаконна адзаварыць у адзасобніку карову.

Васільяна акружыў сабе антысавецкай кампаніяй. Сакратаром сельсавета ён узяў былога эсера Шакунова, расказіваў калгас «Новая Свабода», а саміх насілікам зрабіў сузілля за антыкалгасніцкія справы Панамарова. Загадчыкам дома сацыялістаў Васільяна прызначыў выключанага з партыі траціста Лішэўскага.

Палітліны твар Гутмана таксама сумнішчэны. Гутман быў пэна зважан з трацістам Майжыла, з якім часта наведваў дырэктар былога актывнага эсера Васілява, сукаў там контррэвалюцыйныя пэнафоніі і распісаныя ў гэтым раёне. Гэтыя ж самы Гутман доўгі час утойваў контррэвалюцыйныя змыслы і была дырэктар райзавяржэнца Каляна і чынарацкія старшыні калгаса імя Кудышова Рашатэва. Больш таго, Гутман, як партгор тэрытарыяльнай партыі партарганізацыі, пастаянна рэкламаваў Рашатэва камсоргам.

У Маслаўскім сельсавеце таксама арганізацыя шайка злачынцаў. Старшынёй сельсавета Ігнатшэ, яго намеснік Мігунскі і старшыня калгаса «Комінтэрн» Мяснік сістэматычна наладжваюць у намяканні сельсавета п'яныя вечарыні на сродкі калгасаў. У мэтах маскіроўкі сваёй шкодлівай дзейнасці яны ўжываюць яшчэ жульніцкія махінацыі. Проміючы калгаснымі сродкамі пад маршай стыханаўскай сваёй прыцяглаў і саміх сябе, яны потым пускаяць гэтыя «спрэмі» на палойкі. Злачынцы распяваюць калгаснае зло і шляхам прыхытлівых уцяжак у калгасе.

Гэтая зграя шкоднікаў беззакарна зьезваецца над калгаснікамі і аднасобнікамі. У многіх з іх яны незаконна забіраюць жытнёў і бушні. У адзасобніку Ясень Масляк Неграбскага яны адабраў сібібу з сада і далі яму другую без саду. Ігнатшэ і Масляк да таго абнавілі ў сваёй варагой дзейнасці, што пачалі збіваць чэсных калгаснікаў.

Пра ўсё гэта вельмі кіраўнікі раёна, але чамусьці маўчаць. Шмат сігналяў аб дзейнасці гэтых злачынцаў паступаюць у райком, райвыканком і пракуратуру, але там на іх не звараваюць ніякай увагі.

У калгасе «XX МОД», Рудакоскага сельсавета, шайка прахадзілаў — былыя судакі і сёстры на чале з паном Бранішчым распяваюць сродкі калгаснікаў рознага роду контррэвалюцыйныя чуткі, накіраваныя на падрыў працоўнай дысцыпліны ў калгасе. Надаўна поўна распаўсюдзіў контррэвалюцыйнае пільмо, у якім запалюваў калгасніц працягам

«сябесных» птушак з доўгімі жалезнымі дэюбамі. Пасля гэтага многія калгасніцы не вышлі на работу.

У праўленне гэтага калгаса пралезлі былы сельскі староста Кулак Капаньска Нікіта і апыку бандаўтаў Скарахоўта Іван. Малочны пэсую сувязь з паном, яны пад яго кіраўніцтвам увесь час выдуюць падрыўную работу ў калгасе. Вельмі ў раёне і аб гэтых справах, але таксама не надаюць ім ніякага значэння.

Надаўна ў «Звяздзе» пісалася аб тым, што райком і яго сакратар т. Штэйнгарт праўляюць перахучыць у пільнаны выкрытыя сапраўднага паліцэйскага твару дырэктара сельсінсттута Палікана. Така-ж перахучыць праўляюцца райком і ў адносінах пэлага раду інных сумнішчэных людзей.

Райком, напрыклад, не лічыць патрэбным заняцца глыбокай праверкай сапраўднага паліцэйскага твару інструктара райкома партыі т. Кудышова, які, ведаючы аб контррэвалюцыйнай вылазцы траціста Каляна, умаўтаў аб ёй на партыйным сходзе ў часе абмеркавання калгаснага твару ў члены райкома. Гэты падарожны павозніца т. Кудышова быў распяван райкомам як простая «забыўліваць».

Зусім глухі райком да сігналяў камуністаў, якіх не раз сігналізаваў аб тым, што член райкома т. Ільязавіч быў у свой час пэна зважан з выкрытым ворагам народу, арганізаваным на пасадзе дырэктара саўгаса «Малочны». Ільязавіч часта сядзіў у гэтага зорага, сістэматычна снабджаў саўгаснымі прадуктамі, а ў паліцыю за гэта ён накіраваў усе шкодніцка-варажыя зьезны ў саўгасе.

Такая пільна-ліберальная, перахуча пільны Горацкага райкома і яго сакратара тав. Штэйнгарт у справе выкачвання ворагаў і іх шкодніцка-падрыўнай дзейнасці не з'яўляецца вышэйшай. Прапуючы доўгі час сакратаром Камільскага райкома партыі, тав. Штэйнгарт таксама накіраваў зорычы справы рознага роду пільных асоб, былых эсераў і белгавардэцкаў, якія аказаліся потым пільскімі шпіёнамі.

На пасадзе намесніка старшыні Камільскага райвыканкома пры Штэйнгартэ арганізацыя была ўпраўляючы памешчыцкага майнтка нейкі Здрайкоўскі. У райком партыі было шмат сігналяў аб варагой дзейнасці гэтага марозніка, але тав. Штэйнгарт утойваў гэтыя сігналы ад партыйнай арганізацыі. Больш таго, ён рэкламаваў Здрайкоўскага старшынёй Рэспубліка райвыканкома.

Другім сакратаром Камільскага райкома партыі пры Штэйнгартэ працаваў адзін з актывістак польскіх шпіёнаў, варагой дзейнасці якога таксама накіраваў тав. Штэйнгарт. Штэйнгарт доўгі час трымаў на пасадзе інструктара райкома яго жонку, якая аказалася аферысткай.

Парываў тав. Штэйнгарт і траціста Меркіна. Апошні лічыўся ў тав. Штэйнгартэ выдатным прапагандастам. Ён стаў і яго ў прыклад другім прапагандастам, у той час як было добра вядома, што Меркін яшчэ ў 1933 годзе выступаў з трацініцкімі ўстаўнікамі.

І не ўстаўніка тав. Штэйнгарт карыстаўся асобай навага ў былога сакратара Слуцкага арганізацыі партыі. Сігналы камуністаў аб зьезвацыі Камільскай арганізацыі варажымі людзьмі, аб укрыванні тав. Штэйнгартэ шкодніцкай дзейнасці варажых людзей таксама марынаваліся ў арганізацыю. У сваю чаргу тав. Штэйнгарт усюды выступаў з хвалебнымі гімнамі на адрас арганізацыі пільных. Падхалішчэ і ўгодніцтва з боку Штэйнгартэ не было можаў.

Усё гэта патрабуе ад Горацкай партыйнай арганізацыі рашучай, большэўскай, базісцкай барацьбы за павышэнне рэвалюцыйнай пільнасці, барацьбы за ачыстку сваіх радоў ад усіх варажых людзей, якіх прымаваюць высокім званнем члена партыі і партыйным білетам, актыўна працуюць на карысць апына-германа-польскага фашызма, правадзячы ў раёне шкодніцка-падрыўную і шпіёнскую работу.

Р. ФРАЛОЎ.



Калгасніц-вельасіпедысты, калгас імя Леніна, Паналюбцінскага сельсавета, Гомельскага раёна — удзельнікі прабы на праварцы ўраджаю ў калгасе Гомельскага раёна. У час свайго 300-кіламетравага прабы яны праводзілі культмасавую работу, дэманстравалі вопыт работы лепшых калгасаў раёна. (БСФ).

ГЛЫБОКА Вывучаць ПАЛАЖЭННЕ АБ ВЫБАРАХ

Сталінскі горрайком за апошніх месцаў арганізаваў і правёў рад практычных мерапрыемстваў па ахочу працоўных раёна палітлічнай агітацыі ў сувязі з падрыхтоўкай да выбараў у саветы па новай Сталінскай Канстытуцыі.

Так, 11 жніўня ў Зялёным тэатры быў арганізаван дэмак для хітрых тэатраў і дэманстравалі выбараў у Вярхоўны Савет Саюза. Присутнічалі на гэтым сходзе пэтары тысячы чалавек. У заключэнне быў дад каментар і дэманстравалі вінакардзіна.

На кожным мерапрыемстве і жагнэ створаны гурткі рабочых і служачых па вивучэнню палажэння аб выбарах. Такія ж гурткі ахоплены і інтэрнаты некаторых фабрык і заводў (фабрыка імя Крушынскі і інш.). Кіраўніцкай гурткі райком вылучыў 20 прахадзіваўшых камуністаў. Апрача гэтага на прапрыемствах і ўставах агітатары праводзілі срод рабочых і служачых чытку газеты «Праўда» і інш.

На ўсёх мерапрыемствах раёна вивучаецца паставона ЦК ВКП(б) і СНБ СССР «Аб аказанні дапамогі калгаснаму салістэву БССР і аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання».

Гэта пільнае вытворчое заўважэнне кожнага працоўнага. Рабочыя гораця вітаюць клопаты большэўскай партыі і таварыша Сталіна аб калгасным сільстве.

18 ліпеня ў сядзе імя Горкага была арганізавана пільнае масоўнае з удзелам 15 тысяч чалавек. Працоўныя ўважліва слухалі даклад аб гаваніне германскай барацьбы іспанскага народу з фашызмічным інтэрвантам. Пасля дакладу ў сядзе быў наладжан паказ мастацкай самадзейнасці сіламі тэатральных калектываў.

Горрайком напеліў план вучобы палітлічнага працоўнага. Праз курсы пільна праісці 150 таварышў. Першая чарга курсаві хутка распачне заняткі.

Сярод працоўных раёна наглядзецца вялікая праца да ведання палітлічных падзей. Гэта яскрава паказваюць правядзення мітанці і сходы. Райком абавязан арганізаваць палітлічную агітацыю так, каб ахапіць ёй усіх працоўных. Асабліва трэба звярнуць увагу на глыбокае і ўсебаковае вивучэнне «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Савет Саюза ССР».

М. А.

НЕ ЗАЦЯГВАЦЬ РАМОНТУ ШКОЛ

Разлічваючы на значнае пільнавенне школ, у Жлобінскім раёне пільніцы быць лабудаваны дзе новыя сярэднія школы, ала ў горадзе, другая ў Мормальскім сельсавеце.

Будавніцтва гарадской сярэдняй школы патрабна была пачаць і краўніка і кончыць да новага навучальнага года. Але яно зацягнута зацягнута. Чым вивучаюць такога становішча? Немым іншым ае баскомпаністэ загадчыка раёна Курю, кіраўніцтва РВК, праправа будавніцтва Рэб-цова, якія не адчуваюць аніякай адказнасці за будавніцтва. Ішчэ разар не закончана чышканне, не устаўлены вокны і пільба, не распачата пабелка. Ні Курю, ні Рэбцову не падумаў аб тым, каб на будавніцтве дабавіць людзей, асабліва чышканіцкай. Па іх словах, пабудова сярэдняй школы закончыцца толькі пасля 1 верасня. Пры гэтым патрабна азначыць, што рабочым несвоечасова вылучаецца зарплата, таму азначна частка іх пакінула будавніцтва. Не кончыла будавніцтва школы і ў Мормальскім сельсавеце.

У раёне зусім дрэнна кіруюць справай

падрыхтоўкі школ да новага навучальнага года. Аб гэтым яра гавораць наступныя факты.

Капітальнае рамонту патрабуе неадкладна якаўскай школы. Патрабна перагляд пагляд, зрабіць пабелку і інш. На гэты адпачыны сродкі, але да рамонту не прыступілі.

«Мі ўжо раіса, — гаворыць старшыня Бабюскага сельсавета Савіні, — і парашы, што няма чаго спінацца. Ішчэ хопіць часу».

Аналітычнае становішча і ў Сенажак-лаўскім сельсавеце. Чарэцкая школа амаль зусім развалілася. І гэта ніколі не турбуе старшыню сельсавета Каруны і кіраўніцкай раёна.

Надзвычай зацягнуты рамонту школ ў Бабюска і Чапярыйскім сельсаветах. Да пачатку навучальнага года асталося лічаны дні, а ў Жлобінскім 66 настаўнікаў, школы не забяспечаны аплатам, не закончаны рамонту і т. д.

Яны вельмі школы раёна не гатовы аплаць да навучальнага года.

ШЫБІНСКІ.

1.224.000 ЧАЛАВЕК ПАПІСАЛАСЯ НА ПАЗЫКУ

Па даных кіраўніцтва апыцкае БССР на 15 жніўня па рэспубліцы рэалізавана пазыкі ўмяшчэння абароны Саюза ССР на 103.263 тыс. рублёў. У раёне раёнаў і гарадоў значна перавышана мінулага года рэалізацыя пазыкі на 5.622 тыс.

рублёў супроць 5.010 тыс. рублёў у мінулым годзе. Наварылі мінулага года пазыкі: Мескі, Мозырска, Атрашэвіч і інш. раёны.

На даных на 11 жніўня ў БССР задзісаны на пошчу пазыку 546.387 рабочых і служачых і 678.052 калгаснікі.

У ВАЕННЫМ ТРИБУНАЛЕ БВА

Органами НКВД раскрыта шайка траціска-правак шпіёнаў-дыверсантаў, акая, праінуіўшы ў Н-скую частку, прадала атручванне чырвонаармейцаў.

Ваенны трыбунал Беларускай Ваеннай Арганізацыі, пад старшынствам дыверсанта тав. Міляноўскага і членаў: брыгадэра-юрыста тав. Сахарова і ваеннага юрыста 1-га ранга чав. Кедрова, у судовым пасяджэнні 15 жніўня г. г. разглядзеў справу ўдзельнікаў гэтай шайкі траціска-правак шпіёнаў-дыверсантаў Токмава Т. А., Маластава М. Д., Семушына Г. А., Уварова В. А., Дзядзькоўска П. М. і Юрна А. Ф. — да расстралу.

Ваенны трыбунал устанавіў, што атручванне байцоў Н-скай часткі было праведзена ўдзельнікамі гэтай дыверсантаў шайкі па заданых фашызмічных разведкаў. Усе абвінавачаныя віновінымі сабе прызналі. Ваенны трыбунал прыгаворыў усіх дыверсантаў-шпіёнаў — Токмава Т. А., Маластава М. Д., Семушына Г. А., Уварова В. А., Дзядзькоўска П. М. і Юрна А. Ф. — да расстралу. Прыгавор прыведзены ў выкананне.

Цкаванне стыханаўца

Я інвалід грамадзянскай займы і інвалід працы. Атрымаваю пенсію. Не глядзячы на гэта я не пакінуў працаваць у арцелі інвалідаў «Чалюскінец» (Менск). Мой вытворчы стаж — 33 гады. Гэта пільмо я быў вымушан напісаць таму, што ў апошні час у арцелі некаторыя варажыя элементы літаральна зьезваюцца з мяне. Я з'явіўся ініцыятарам стыханаўскага руху ў арцелі. На працягу ўсёй сваёй работы выконваю па дзве і больш нормы. Некалькі разоў прэміраваў. У гэтым годзе нават наслалі на курорт, хоць і тут не абшылося без зьезнаў: па віль старшынні страхася Скалава і старшыні арцелі Шмазава мне не выдалі грошай на дарогу.

У апошні час з мэтай кампраметанні мяне, абы стыханаўца, і напісанія май выпрадоўкі кіраўнікі арцелі пачалі перакідваць мяне з адной работы на другую, дзе бываюць значныя пработы. У выніку за два тыдні мой заробатак панізіўся на 200 рублёў. Для таго, каб утойць сляды злачынства, брыгадзір Левін разам з членам партыі Шавах палсунаў мяне для пошчы заглава напісаную заяву аб тым, нібы я сам прашу перакіравання з работы на работу.

Зьезкі пачынаюць пераходзіць усе межы. Тыдні паўтары таму навад нейкая зорная рада паставіла каля май машыны замест бутэлькі з маслам для змазкі машыны бутэльку з мачой.

Не глядзячы на тое, што ў мяне 9 душ сям'і — у дацяпачы лагера пасалі тошкі ціно мае дзіця, а ў гэты час у настаханаўца Левіна, які мае чатыры выхавы, наслалі двое дзяцей.

Каб знізіць паказальнік май выпрадоўкі, мяне на працягу трох месяцаў не адлачваюць за зробленія 5 пар боўлаў.

У арцелі шмат агітацый. Пасля палучкі кожны раз у праху наладжваюцца карцежная ігра, акая пераасіцца потым на кватэру да члена партыі Шаваха.

Калі я пра ўсе агітацыі напісаў у газету, мяне брыгадзір Левін і выключаны з партыі Юршэвіч сталі накіраваць расправаў. Характэрна, што Бралаў, які часта карыстаецца паслугамі кіраўніцкай арцелі, атрымліваючы ад іх розныя аб'екты, пастараўся выгаразіць іх і замест пакарэння виваватых настойваў на тым, каб мяне даць вымову за тое, што я... позна выкрыў агітацыю ў арцелі. Такім чынам я і абвінавачаны пераварыўся ў абвінавачанага.

Праўда, агульны еход не згадзіўся даць мяне вымову, але праследванне ўсё-ж прадаўжаецца і да гэтага часу. Мяне пазбавілі звання стыханаўца, маю фатаграфію назаўважылі знялі з вітрыны стыханаўцаў, а сапраўдныя віновіны не пакарэнны.

Прашу «Звязд» ўмяшчаць у гэту справу і дапамагчы аздараціць атмасферу ў арцелі «Чалюскінец».

ГАРДОН І. — рабочы арцелі інвалідаў «Чалюскінец».

Твар „настаўніка“ Баркова

У глускай раённай газеце «Сцяг калгаснікаў» за 13 мая г. г. была змешчана заметка за подпісам самі вучняў пад назвай: «Трацініцкі паседшчы Баркова арганізацыі». У заметцы ішла гутарка аб вивучэнні гісторыі гапай НСШ Р. М. Баркова. Прыязчыцы пиль рад фактаў, вучні выкрывалі Баркова, як выключанага падарожнае і працяваючага варажю дзейнасці ў школе.

Сігналы аб зьезнасці Баркова былі і ў райкоме партыі, і ў райнае ішчэ да змяшчэння заметкі ў раённай газеце. У школу некалькі разоў прыязджаў інструктар райкома партыі Прапоцкіч, правараў факты, але зэр ніякіх не прымаўся. Таксама прыязджаў у школу і загадчык райнае Шыловіч. Яго прыездзе не змянілі становішча. Шыловіч накіраваў Баркова, 23 верасня на парадзе дырэктару і загадчыку школ раёна Шыловіч на задачы пільнае адносіна Баркова зусім не адказаў.

Хто-ж такі Барков? У 1935 годзе ён выключаны з партыі за трацініцкія справы. Азін свая Баркова выслан арганізацыі НКВД. Другі сваяк служыў у бардах Балахоўска і забіў у часе лікві-

дацы гэтых бард. Барков дагэтуль трымае сувязь з антысавецкімі элементамі. Мінуўша і сённяшня Баркова добра вядома кіруючым работнікам раёна. Але паказальства яго стала зусім відэаючымі фактам. У 1936 годзе Барков без ішчэптай прычыны на 1 курсе заважана агеаграфічнага аддзялення МШ на нейкіх дзевяціх раёна і райкома заюза.

Азін з накіраванасці Баркова дырэктар школы Сечко—заялі падхалімі, дабіўся ад раённых кіраўніцкай павягі за халустыя рапарты. Так, ён на нарадзе дырэктару і загадчыкаў школ раёна аўтарытэтына заявіў, што «я гапай НСШ усёго 13 проп. другогагодніцтва». А на справе ў анім 7-м класе з 27 вучняў толькі 10 скончылі школу, а 17 вучняў не зышчаныяні са школы, у тым ліку піль вучняў—пінораві і комсамольцаў—пакінулі на другі год за тое, што яны ішчалі аб агітхных справах Баркова ў раённую газету.

Так у Глуску патураюць ворагам і іх шкодніцкай дзейнасці. Неабходна зараз-жа пількасі гэтаму камені і прышчытуць да адказнасці і тых хто накіравае ворагаў.

А. ШЫНА.

Бяздушныя адносіны да настаўніцы

Я піль год прапую настаўніцай у Грабавіцкім сельсавеце. Лельчыцкага раёна, і два апошнія гады прапавала ў варагойскай пачатковай школе. Пры гэтай школе была арганізавана школа малалічэбных у колькасці 34 чалавек.

У капыні навучальнага года з гэтай школы выплывацца 28 слухачоў, за што Грабавіцкі сельсавет пільнен быў вышпаліць мяне на 8 рублёў за кожнага слухача. Але старшыня сельсавета не хоча вышпаліць. Таксама ён не вышпаліць мяне зарплату за снежань 1936 года, люты і сакавік г. г., а таксама на разхуцках на суму ў 70 рублёў.

Да старшыні сельсавета Іванова я шмота

раз звярталася, каб атрымаць належачы мяне грошы, але ўсё гэта харома. У яго толькі адзін алгас: «Пачаўшы, вышпаліць, ішчэ пэнасець». І так гэты свядома валагіта Іванова папечца доўгі час. Я магла-б ішчэ пакачаць, але я хоррая і нават знаходжуся ў вельмі цяжкім становішчы.

На май хваробе мяне патрабна было даўно быць у болішчы, але ў мяне няма грошай, а самадар старшыня сельсавета Іванов зьезваюцца з мяне. Я лічу, што за такіх бяздушных адносінаў да мяне самадар Іванов пільнен быць прышчытуць да адказнасці.

Р. КАЗАНОВІЧ.

НАРКАМСАБЕЗ ЗАСМЕЧАН ВОРАГАМІ

Да 70 тысяч грамадзян знаходзяцца на ўтрыманні Наркамсабеза БССР: інваліды працы, ваіны, дзеці, агубшчыны бязькоў, персанальныя пенсіянэры і людзі, часова агубшчыны прахадзіваўшыя.

Як-жа абсугубоўваюць іх органы сацыяльнага забяспечанні? Скаргі, паступаючыя ў ратакцію «Звязд», гавораць аб тым, што ў Наркамсабезе не ўсё добра. У сістэму Наркамсабеза ўваходзяць некалькі сот вытворчых адзінак, якія раскіданы па ўсёй БССР. У першую чаргу гэтыя прадпрыемствы закінаюць для таго, каб даць магчымасць інвалідам набывць кваліфікацыю. Але кіраўнікі гэтых арцелі пры працы патрыянізму наркомата т. Ашака ўсім сіламі і сродкамі гэтага пазбягаюць, казачуць, што намы прадпрыемстваў на гэсападарчым разліку, а таму нам няма часу займацца кваліфікацыяй інвалідаў. У рэзультатэ план прадаўжэства інвалідаў ва 1937 год амаль сарван.

У арцеліх пад выгатам інвалідаў працуюць многа розных прахадзіваў, а інваліды, якія сапраўды адчуваў патрэбу ў маратарыяльным забяспечанні і ў падшыці сваёй кваліфікацыі, усімі мерамі выжываюцца.

Аб усіх гэтых шкодных дзеяннях кіраўніцкай арцелі гавораць шматлікія факты, сігналы, якія ляжач пад садам у наркомата т. Ашака. Дзеці гэтых актывізаў паказваюць жульніцкую дзейнасць прабураўшчы ў арцелі і там творачых бяззакарна свае дыверсійныя акты ворагаў народу: трацістаў, бухарыніцкіх, польскіх шпіёнаў.

Больш таго, сігналы «Звязд» паказваюць, што і ў сістэме Наркамсабеза і ў Беларускае не ўсё добра, што там арганізуюць ворагаў, а ў гэтым Ашака займае «нейтралітэ».

Ці выладожа гэта? Не, не выладожа.

У самага т. Ашака, як кажуць, «рыльня ў пуху». Ішчэ ў студзень г. г. на імя т. Ашака паступалі шматлікія заявы аб кіраўніцтве Беларускае. Ашака для бачнасці сівяваў ішчэ па абсугубоўцы ўсіх гэтых сі

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ЦЕНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

Як перадае агенства Гавас, у раёне Гвадалахары мясціні атаквалі пазіцыі рэспубліканцаў, але былі адкінуты агнём контратакай рэспубліканцаў. Рэспубліканскія батэры падвергілі інтэнсіўнаму абстрэлу тры праціўніка.

У сектары на поўнач ад ракі Тахо ў раёне Дуонбеніто артылерыя рэспубліканцаў бамбардыравала пазіцыі мясцінцаў у вёсцы Вільяр дэ Рона, а таксама пачаў, які накіроўваўся з Тадаверы на мадрыдскі фронт.

На участку Ашовер дэ Тахо была чутна ўжоненная перастрэлка ў лагеры мясцінцаў. На старану рэспубліканцаў перайшлі тры перабежчыкі з войск праціўніка.

ПАЎДНЭВЫ ФРОНТ

Мясцінкі абстрэльвалі пазіцыі рэспубліканцаў у Шітрэ і бамбардыравалі вёску Лопера.

Участкаў паўночнага фронту мясцінкі працягвалі атакі, падтрыманыя авіяцыяй і артылерыяй.

Паводле вестак агенства Эспаня, 13 жніўня 6 трохматорных самалётаў мясцінцаў у суправажэнні знішчальнікаў зрабілі налёты на Сантандэр. Фашысцкі самалёткі сьвінулі некалькі бомб, якія разнілі 18 чалавек і разбурылі некалькі дамоў. У выніку дзеянняў рэспубліканскіх знішчальнікаў фашысцкі самалёткі былі вымушаны сьцігнуць бамбардыроўку і ўцякаць.

ПАЎДНЭВЫ ФРОНТ

Мясцінкі абстрэльвалі пазіцыі рэспубліканцаў у Шітрэ і бамбардыравалі вёску Лопера.

Новае пагадненне аб адзінстве дзеянняў паміж камуністычнай і соцыялістычнай партыямі Італіі

ПАРЫЖ, 11 жніўня. (БЕЛТА). Італьянская камуністычная партыя «Вачэ Дэль Італіані», якая выходзіць у Парыжы, паведамляе, што 26 ліпеня ў Парыжы заключана новае пагадненне аб адзінстве дзеянняў паміж італьянскімі камуністычнай і соцыялістычнай партыямі.

Новае пагадненне пераносіць цэнтр антыфашысцкай барацьбы камуністычнай і соцыялістычнай партыяў у самую Італію, устанавіваючы агульныя для абодвух партыяў мэты і задачы.

Абодзве партыі заклікаюць да аб'яднання ўсіх антыфашысцкіх арганізацый, які існуюць у Італіі і ў эміграцыі, і ставяць пільнае аб стварэнні італьянскага народнага фронту.

У пытанні міжнароднай палітыкі таксама дасягнута пагадненне. Абодзве партыі абавязваюцца аказваць безагорачнае падтрымку рэспубліканскай Італіі, вёсці сумесную барацьбу ў абарону Савецкага Саюза.

ПАЎСТААННІ ў ВОЙСКАХ МЯЦЕЖНІКАЎ

ПАРЫЖ, 14 жніўня. (БЕЛТА). Як перадае агенства Гавас, 13 жніўня з перадавых пастой рэспубліканцаў на фронце Леона (Іспанія) было забўжана шмат фашысцкіх самалётаў, якія сьцінулі на аэрадром мясцінцаў 18 бомб і затым бамбардыравалі аэрадром мясцінцаў у Вірхен дэль Каміно, а таксама радыёэфонную станцыю горада Леон. Ва многіх пунктах на тэрыторыі мясцінцаў узніклі пажары. Сённяшнія батэры горада Леон адкінулі моцны агонь на самалётах, якія закончылі бамбардыроўку, прыляліся на аэрадроме ў г. Валенсію дэ Дон Хуан (на паўднёвы ўсход ад г. Леон).

Згодна маючыся вестак, бамбардыроўка была вылікана паўстаннем некаторых часцей гарнізона мясцінцаў у Леоне, якія адмовіліся адзірацца на мадрыдскі фронт.

ВАЛЕНСІЯ, 14 жніўня. (БЕЛТА). Згодна паведамленняў міністэрства абароны, мясцінкі, каб пазавіць паўстанне рабочых, захаваных цукарны завод у Матрыле, вымушаны былі сканцэнтравать войскі вакол горада. Паўстанне адбылося таксама ў вёсках Каратаунас і Ланхарон. У паўстанні ў Гранада прымаў ўдзел мараканскі, два батальёны палка «каронны» і штурмавая гвардыя.

На гвадалахарскім фронце каля Торэвардыя чынуся ўпара бамбардыроўка ў фашысцкім тылу.

3 жніўня ў Татуане адбылася сутычка паміж фалангістамі і ваяскамі. 5 фалангістаў і 3 ваяскі ранены.

ВЫКРЫЦЦЕ ШПІЕНСКІХ ЦЭНТРАЎ

ВАЛЕНСІЯ, 15 жніўня. (БЕЛТА). Мадрыдскія пазіцыі раскрылі два зліцця шпіёнскія цэнтры мясцінцаў. Аляніцкі цэнтр склаўся з вільных дэячоў іспанскай фалангі і іных прыхільніц фашысцкіх партыяў, а таксама членаў розных рэлігійных арганізацый. Усе яны прынялі ў батальён хімічнай службы рэспубліканскай арміі на паўночным фронце і займаліся шпіёнствам. Арыштавана 40 чалавек.

На справе другога шпіёнскага цэнтру арыштавана 29 чалавек.

ВАЛЕНСІЯ, 14 жніўня. (БЕЛТА). Барселонская пазіцыя арыштавала дзюж чалавек — германскіх падданых, у якіх вноўленыя вліскі сумы ў замежнай валюце і шифраваныя дакументы. Арыштаваныя служылі сувязістамі ў германскай разведцы.

ДАПРЫЗЫЎНАЯ ПАДРХТОЎКА МОЛАДЗІ ў ІСПАНІІ

ПАРЫЖ, 14 жніўня. (БЕЛТА). У Валенсіі аўдыікаван дэкрэт міністра абароны, згодна якога ў рэспубліканскай Іспаніі ўводзіцца абавязковая дапрызыўная падрыхтоўка для моладзі ва ўзросце ад 18 да 20 год. Тэрмін дапрызыўнай падрыхтоўкі — ад 3 да 6 месяцаў штогодна.

Рыхтоўка для моладзі ва ўзросце ад 18 да 20 год. Тэрмін дапрызыўнай падрыхтоўкі — ад 3 да 6 месяцаў штогодна.

НЕДАХОП ХЛЕБА ў ГЕРМАНІІ

ВАРНІАВА, 14 жніўня. (БЕЛТА). Газета «Нацона» ўказвае, што ў Германіі к вясне 1937 года запасы збожжа мінулых год ужо пазам зніклі, і ўраг быў вымушан да збору новага ўраджаю прывезці з-за граніцы 700 тысяч тон імпаміні і 578 тысяч тон кукурузы. Азначаныя драгінны ў гэтым годзе ўраджаў у Германіі, газета ўказвае, што прастаніць далейшае скарачэнне забеспячэння германскага насельніцтва хлебам.

Характарызуючы становішча сялян, газета піша, што пасля чатырох год улады фашыстаў германскі сялянскі страціў сваю палітычную і эканамічную незалежнасць і апынуўся ў рабскім стане.



У менскім Доме Чырвонай Арміі імя маршала Савецкага Саюза К. Е. Варшылава адкрыта выстаўка работ маскоўскіх мастакоў. НА ЗДЫМКУ: злева легендарны герой Шчырэ — работа мастака Васільева; справа Герой Савецкага Саюза О. Ю. Шмідт — работа мастака Паўлава.

РЫХТУЮЦА ДА ПРЫЗЫВУ ў РСЧА

Пісьменнае і добра падрыхтаванае панаўчэнне дасць у багучым годзе Вабруйскай раён Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. Сярод прызыўнікаў горада і раёна няма ні аднаго непісьменнага. Трэцяя частка прызыўнікаў — варашылаўскія стражкі, якія нормы на азнак ПНА першай ступені.

Сярод калектываў горада першае месца па падрыхтоўцы да прызыву належыць дрэваапрацоўчаму камбінату. Сярод прызыўнікаў камбіната многа стахановаўцаў. Прызыўнік тав. Кішчэнка — стахановец станкавы дрэваапрацоўчага паха № 2 аляў нурны на варашылаўскага стражкі другой ступені. Стахановец Агафонаў заканчвае без адрыву ад вытворчасці школу пятаў. Старшы электрамашчэр дэсхаха № 1 Сямбанаў — варашылаўскі стражкі другой ступені і азначыў ПНА, заняў першае месца сярод прызыўнікаў камбіната па паспяховасці ў падрыхтоўцы. (БЕЛТА).

звышчай камбіната многа стахановаўцаў. Прызыўнік тав. Кішчэнка — стахановец станкавы дрэваапрацоўчага паха № 2 аляў нурны на варашылаўскага стражкі другой ступені. Стахановец Агафонаў заканчвае без адрыву ад вытворчасці школу пятаў. Старшы электрамашчэр дэсхаха № 1 Сямбанаў — варашылаўскі стражкі другой ступені і азначыў ПНА, заняў першае месца сярод прызыўнікаў камбіната па паспяховасці ў падрыхтоўцы. (БЕЛТА).

ПЕРШЫ СОВЕЦКІ ВЕЛАТУР

12 жніўня ў Маскве быў дан старт 129 уздэльніка першага савецкага велатуту, які арганізаван на тыпу вядомых дарожных велогонцаў валак Францыі — «Тур дэ Франс». Савецкі велатуту правозіцца па маршруце Масква—Кіеў—Менск—Масква агульнай працягласцю звыш 2.500 кілометраў. Увесь шлях разбіў на 14 этапаў. Значная частка маршруту пралягае па тэрыторыі БССР. Граніцу паміж УССР і БССР гончыкі перасякуць 19 жніўня. Яны спыняцца на начле ў Гомелі. У Менск яны прабудуць 21 жніўня.

Ад БССР у гонках прымаюць ўдзел пераможцы «Савецкага велатуту» менавіта Барыс Вальшакоў («Дынама») і Віктар Левін («Спартак»), а таксама браты Міхаіл і Нікалай Рапапорт, Максімаў.

Аграновіч, Гольдберг, Вішнеўскі, Карнілаў і Жэраў.

Па атрыманых учора вестках літаратурна на гоначых машынах з'яўляецца пераможца украінскага велатуту, ордэнаванец тав. Рыбальчык («Дынама»), а на дарожных — харкаўскі спартаквец Букрэў.

Вальшакоў, не гледзячы на тое, што меў раз аварыі, ідзе добра. Другі і трэці этапы Тула—Орад (180 кілометраў) і Орад—Сеўск (160 кілометраў) ён закончыў у перадае чампіёна Савоза Дзясніцава і такіх вядомых у Савозе велогончыкаў, як Гарачкоў, Леонаў, Выходін, Назараў і інш. У трэцім этапе добра прайшоў на дарожнай машыне менскі спартаквец Вішнеўскі, які фінішаваў трэцім.

УДЗЕЛЬНІКІ ПЕШАГА ПЕРАХОДУ МЕНСК—КІЕЎ У БАБРУЙСКУ

14 жніўня ў Вабруйск прыбылі рабочыя менскай шпінскай фабрыкі «Кастрычнік» — удзельнікі пешага пераходу ў працягавых і прапінскага камбіната па маршруце Менск—Кіеў. Яны былі цэла сутраць праходзілі горада. Адбыўся кароткі мітынг. Удзельнікі выдатна пераходзілі — ударнікі абароннай работы з'італі прадстаўнікі райком КП(б)Б і рабочых прадпрыемстваў. 3 адказным саюзам

выступіла тав. Бусініна. Яна заявіла, што ўсе удзельнікі пераходу адчуваюць сябе вельмі добра і ўздзяны ў тым, што падарожная задача будзе імі з гонарам выканана.

Вечарам у садзе рабочых-швейнікаў была наладжана вялікая масоўка з удзелам газет.

15 жніўня удзельнікі пераходу адзіраюць у Вабруйску.

СПАРТЫЎНАЯ ХРОНІКА

Розыгрышы дзіцячых футбольных каманд на гарадское прышчыства. 3 і 13 па 20 жніўня на Усебеларускім стадыёне праводзіцца розыгрышы дзіцячых футбольных каманд на гарадское прышчыства.

У розыгрышы прымаюць удзел каманды завода імя Кірава, дзве каманды Паліца піонэраў і акіябрят, дзіцячыя каманды таварыстваў «Тэмп», «КІМ», «Харчавік» і іншых часці.

Каманда, заняўшая першыя месца ў розыгрышы, будзе ўрачна пераходзіць спад. Устаноўлена 7 усебеларускіх рэкордаў. Закончыліся ўсебеларускія дзіцячыя

тэчныя спаборніцтвы. Звыш 100 чалавек з розных гарадоў і раёнаў БССР прымалі ўдзел у бегу, прыжках, мятанні і хадзьбе. На гэтых спаборніцтвах устаноўлена 7 усебеларускіх рэкордаў.

Члены таварыства «Харчавік» (Менск) Лобін за 1 мін. 0,9 сек. прабег з бар'ерам 400 метраў, а Бараншчыкаў за 4 мін. 19,05 сек. прабег 1500 метраў. Катэвіцкія калгаса «Чырвоныя Скарнічкі» Менскага раёна Лавенка за 14 сек. прабегла з бар'ерам 80 метраў, а Рапапорт за 16,3 сек. прабег з бар'ерам 110 метраў.

МЕТАДЫ САМАСТРАХОЎШЧЫКА

Заключыў ворагі народу, арудаўшы ў Дзяржаўны СССР, не мала нарапавалі над тым, каб расставіць сваіх агентаў на пераформы і праз іх падрываць фінансаванне нашай народнай гаспадаркі.

У сістэме Дзяржаўнага на БССР да гэтай часу апынуліся выкараваныя рашчкі школьніцтва, не ачышчаны апарат ад чужых варажых элементнаў.

У сістэме прапавісцтва школьніцтвае раскрыванне і разбаарванне дзяржаўнага строкцаў. У школьскім аддзяленні Дзяржаўнага расхочана 4.000 рублёў і дагэту вынавацца «не знойдзены». Такія-ж факты ёсць ў Полацку, Чэрвені, Гаразонае аддзяленне Дзяржаўнага і ставілі не раз перад Беларускай кантрай шытанне аб парожай рабоце ў райгазу, аб развале работы райсаюза, аб стратах і злоўжываных у райгаспэлье. Усе гэта астэцца без рагавання, калі не лічыць фармальна аддзіні.

У Беларускай кантрай Дзяржаўнага паступалі сігналы аб тым, што чэрвеньскае аддзяленне банка замочана чужымі элементамі, бунтаўнікамі, вымагальнікамі, харбарнікамі. Але ніякіх мер да ачышчкі апарата не прынята.

У самым апарате Беларускай кантрай Сяаспэчэна засталіся апын варагі. Наўдзя тут над вылікам злішчэння парятатаў ворагаў народу спалілі партыя алягае з кіраўнікоў Чырвонай арміі. Гэты тэснені Юдэўскі партком Дзяржаўнага (сабаратар Жыдуновіч) разам з кіраўніком Беларускай Кантрай паспыхілі замаваць і стрыць.

Ід-жа Казодой змагавіць за ліквідацыю вынікшкі школьніцтва? Ён хастваецца тым, што за апынны час зводзіць з апарата палты раб работнікаў. Але варта толькі фальска прыдзецца да метаду, якім Казодой «зліваў» вынікшкі школьніцтва, каб пераканана, што па сутнасці ў банку груба скажаны рашчкі Лютаскага Паеўска ЦК ВКП(б). Барацьбу за сапраўднае ачышчэнне апарата ад ворагаў і іх стэўленікаў тут павіныя агульным ахайваннем савецкіх кадраў, а зачасцю прымяні азекамі над работнікамі.

Каб застрахавана і стварыць бачнасць барацьбы са перабудовай работы. Казодой алягае агады аб азылленых, азылваючы ў аду кучу ворагаў і сумленных савецкіх работнікаў. Так быў зводен загаліны складовай Ліноўскі, Ніжкіх пастаў да гэтага не было. Аляк, самастрахоўшчыкі Казодой алягае агады аб вывазленні Ліноўскага ад работы, прычым мятным зваўненні ў агады не ўказавана, Ліноўскаму самому прадастаўлена гудылія ў дагатах аб прычыне азылнені з работы.

Другі факт. Наўдзя на вылікам скажонай бунтаўніцтва і «аэрышкі дзітэнай адыні» (на спрэце нікага скажона-

на не было) Казодой вывазлі ад рабшчыкара Булькіна. Аду вылікалі ад адну дапамогу. А праз 5 дэй Казодой амяне свой агады і аднаўляе Кузкоў на рабоце. Характэрна, што Булькіна вылікаюць з пенсіі арышман вывазлі дапамогу. Хіба гэта не адрэччы азека над работнікамі!

Гэта замест таго, каб да канца вкрыць сапраўдных ворагаў, мабілізава калектыв Дзяржаўнага на ўзмацненне бальшавіскай пільнасці. Некаторыя азылнені і справядлівы, але ў гэтых і палках Казодой не лічыць патрэбным у аду і агады матывы азылнені з работ. Палі зваўленчы азылнені да Казодой растлумачылі, які парокта і дуктэ соўна адказвае: «Гэта неабходны дэперт азылнуць, або «Навары брат, апыр таві». Гэтыя аказы наўдзя іна расхочываць, як толькі варажымі агты вёскімі вывазкімі.

Нібы для праверкі якасці работы і амыненасці людзей Казодой займаецца падрываваннем апарата. Наўдзя кіраўніцка аддзяленне Дзяржаўнага КаФару разам з Казодоем палсунулі работнікам кумет адыга гаспадарчага арганізацыйнага падрываваннем пільнасці наўдзя вывазленні, ці быць па імя вылічэнні грошы. Гэта правакандыя вылікалі справядліва абурэнне сярод работнікаў.

Усе гэта прывозіць да таго, што кантрай надарана даверэ апарата сваіх кіраўнікоў. Замест дэславой аператыўнай работы людзі займаюцца шуканнем па кутках, бабачніц, абгаваранні прапавісці ці няправільнасці зваўненні таго ці іншага работніка.

Перад кожным кіраўніком «саветы» устаноўны стаяць аднакая задача — рываць вынікшкі школьніцтва, бязлітэна разразіць трагічна-бухарытскі агементару германа-японскага і польска-фашыска, ачышчкі апарата ад усій тэлі. Але гэта ні ў якім разе не дае кому права агульным ахайваць савецкіх кадраў і над вылікам ліквітацыі вынікшкі школьніцтва ўвазды на палкі на сумленных работнікаў, нітым сабе не сяміпава таварышчкі. Тавары працяжка міжме школьніцтвам і на-руку толькі ворагам народу. Яна наосіць суф'ванцы іксспрэсе і ашылае самую залучу барацьбу з ворагамі.

У свеце гэтых фактаў варта ўважліва прыдзецца да тавру самага Казодой прыгэтыні, якая ў яго была сувязь, вывазленні ворагам народу, з якім ён ствой час разам іманавы ў Ізраілі. Адырач таго трэба ўстанавіць, хто тав іта бачыць, жыўчыя ў Ізраілі.

С. ГАЛКІН, М. КІН.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Ніжэй памяняні ў спісе, выключаныя з партыі вылікаюцца ў г. Менск на Вялікую тройку КП(б) пры ЦК ВКП(б) на 19 жніўня 1937 года: Пейнін А. Г. (Маск-ва); Бабурыч Д. М., Пышуров П. С., Гер-мановіч В. А., Данейка В. П., Душкін Л. В., Ломаль-Стухомель С. Г., Блохаў Ф. П., Варшавіцкі К. Ф., Кляў М. Ф., Калышан А. А., Куркоў А. М., Кішко Н. Ф., Кляшч П. І., Ломан Н. А., Ляўрышчыў В. А., Лойка М. Ф., Лямейка Ф. С., Лыбан Х. С., Літвін Э. А., Мельнік М. Я., Маськоў І. Я., Медзведзёў І. І., Мегусеніч І. М., Ной А. І., Арлоў Н. В., Падбарона А. Н., Скараход Т. Л., Саўчана А. І., Сурынона В. Т., Сімончык П. Л., Шкавана О. Ф., Шугуловіч Н. Я., Галавач В. І., Ліхач А. Д., Гельман І. М., Хількевіч В. П., Скрабат С. С., Выстрышкі П. Г., Змачышкі В. А., Скавар-ноў І. Я., Ганчарова Т. А., Каган-Вара-ноў І. Я., Дуберштэйні Я. Ф., Дэмбін Я. І., Фухадрава В. Г., Юшэ А. Р., Розін Г. І., Селькоў В. І., Вальфсон М. А., Раўскаўскі Р. Г., Дайнека А. А., Фрыдман С. П., Філка С. М., Кручкова Х. Г., Зышкін А. Л., Бараншчык А. А., Табачнік І. Я., Давыдовіч А. А., Паню Н. А., Аракеў М. М., Волнаў В. Л., Луначоў І. В., Аніс Я. Р., Ані Я. О., Розіна А. Л., Мішкоўскі С. Э., Нілаў А. А., Плімак О. Л., Елвароў А. Е., Мажовіч В. Н., Рубінска П. А., Бленік С. С., Хандрык С. Н., Шарбароў

В. К., Каўчын Я. Я., Ісаўітаў В. Н., Пасарноў Л. Е., Лунічын П. І. (Менск); Альгіншлер Э. Х., Гавінах І. П., Ермо С. М., Званіч Л. А., Каган Е. Е., Карсака А. А., Кірылічкін М. Н., Марозаў В. П., Пруднікава Е. М., Полюев С. В., Пал С. В., Якубовіч І. М., Рубінчык Г. В., Аноаі Х. Л., Чудноўскі Д. М., Марозаў А. А., Канстанцінаў М. М., Шаханов А. Е., манькоў І. Г., Петроў П. Я., Белькоў М. П. (Менск); Калайч Н. І., Шпакскі Ф. Н., Гуркоў А. О., Янічкі Р. М., Гітшын С. М., Балабан І. Е., Гішбоў Я. В., (Мозырь); Худальскі І. А., Дубоў Г. Г., (Нароўля); Аламенка М. М., Зар І. А., Седлер В. В., Юрчанка Т. М., Барчак С. П., (Петрыкаў); Літ А. М., Баркоўскі Ф. О., Раўмаў С. І. (Пшчыніц); Буркоў Ф. М., Мальях Н. П., Малахскі А. В. (Росны).

Сёння, 16 жніўня, у 7 гадзін вечы у Доме партактыва (малая зала) адбудца інструкцыйны даклад для агітгара дакладчыкаў на тэму аб Дні авіацы ўваход на партыіных і комсомольскіх летах.

МЕНСКІ ГАРНОМ КП(б)

Адказны рэдактар Д. В. ЮРКОЎ.

Прапануецца кіраўнікам усіх прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый г. Менска,

якія яшчэ не атрымалі КАРТКІ ўЧОТА

чысленнасці персанала і зарплаты за чэрвень месяц Г. Г.

Сёння, 16 жніўня, атрымаць гэтыя карткі ў горадскае (пакой № 52).

ГОРІНСПЕКТУРА НАРГАСУЧОТА.

Сёння ў Тэатрах і Кіно:

Памяткінае Вел. дзірж. драм. тэатра д. 24-905

Гастролі Дзяржаўнага рускага драматычнага тэатра БССР

А. Каравіч Б А Н К І Р Песа з 4 дэка.

Гуканы кіноаэтар «Чырвоная вярка» КІЯТВА

На люты аэтрадзе—камерт. аддз.

Дзіцячы гуканы кіноаэтар МЫ З КРАНШТАТА

Гуканы кіноаэтар «Пролетары» ГАЗРОШ

На люты аэтрадзе—камерт. аддз.

Гуканы кіноаэтар «Інтарнацыяналь» СЫН РЫВАКА

Гуканы кіноаэтар «Спартак»

Ад 16 жніўня вядомы гуканы фільм СВІТА СВЯТОГА ЮРГЕНА

Камедыя ў 9 частках. У галоўнай ролі Ігар Ільініч.

Дзяржкіркі

Дзіржаўны Горада (г. 22.725)

16, 17, 18 жніўня

Апавішч 3 гасролі і выкрывіць уек вопытаў КЛЕД ДРАЦО

1-я гасроль 2-ДЭРЖЫНГ налёт на аэраплан.

Г. МОРЭНО

Веласпедна-фігурасці.

Пачатак у 9 г. вечары. Каса адкрыта з 10—2 і з 5—10 г. в.

ДА УВАГІ

Вывучаючых замежныя мовы

Есць у продажы новыя падручнікі:

М. ГЕОРГІЎ

Падручнік французскай мовы. Цана ў пер. 4 р. 60 к.

Рэкамендаван металбара на замежных мовах пры аддзеле рабочай моладзі ЦК ВЛКСМ для груп, курсоў і школ на прадпрыемствах.

Г. ПУРВЕР

Падручнік англійскай мовы для дарослых. Цана ў пер. 3 р. 60 к.

СІНТАКСІС НЯМЕЦКАЯ МОВЫ. Наган і Гермут, выданне 1937 г. Цана 2 р. 60 к.

ПРАДЮЦІНА ВА ўсіх КНИЖНЫХ МАГАЗІНАХ

У ВЯШАЦКУ АДСУТНАСЦІ КНІГ НА МЕСЦАХ З ЗАКАЗАМІ ЗВЯРТАЦЦА: Москва, Издательство иностранных рабочих в СССР, ул. 25 Октября, 7, Торгодел.

Падручнікі пасылаюцца наложным плацяжом без залатку. Выдацькі на перасылцы за кошт выдавецтва.

У АДДЗЕЛ АБ'ЯЎ ЗВАНІЦЕ ПА ТЭЛ. 21-845

АБМЯНЯЎ СВАЕАБЛІГАЦЫІ

А ть?

1 верасня 1937 г. **ЗАКАНЧАЕЦЦА ТЭРМІН АБМЯНУ АБЛІГАЦЫІ РАНЕЙ ВЫПУШЧАНЫХ ПАЗЫК НА АБЛІГАЦЫІ ПАЗЫКІ ДРУГОЙ ПЯЦІГОДКІ (выпуск 4 года)**

У сувязі з праведзенняў у 1936 г. канверсіае дзяржаўных унутраных пазык.

Абмену падлягаюць аблігацыі наступных пазык: трэція пазыкі (выпуск чатырнага года); пазыкі «ІНІГОДКА» — у чатыры гады; пазыкі «ТРОІГА РАШЧОЧАГА ГОДА ІНІГОДКІ»; пазыкі «ЧАПВЕРТАГА ЗАВЕРШАЮЧАГА ГОДА ІНІГОДКІ»; пазыкі «ДРУГОЙ ІНІГОДКІ» (выпуск першага, другога і трэціга года).

К 1 верасня 1937 года ўсе грамадзяне, якія маюць на руках аблігацыі пераказаных пазык, павіны абмянуць гэтыя аблігацыі ў ападных касах на аблігацыі пазык ДРУГОЙ ІНІГОДКІ (выпуск чатырнага года).

Грамадзяне, якія захочуць абмянуць гэтыя пазыкі ў ападных касах, могуць абмянуць гэтыя аблігацыі пры асабістай аду або шляхам пасылкі ў ападную касу пільнай заявы разам з ахоўна-судзімим пасел чынам.

Грамадзяне, якія падлічаліся на ўзаемнае абмяну ў сувязі з праведзенняў у 1936 г. канверсіае пазык, павіны заапартаваць аблігацыі і абмянуць іх на аблігацыі пазык ДРУГОЙ ІНІГОДКІ (выпуск чатырнага года) ў цэнтральнай або раёнай ападной касе.

ПАСЛЯ 1 ВЕРСАНЯ 1937 Г. УСЕ АБЛІГАЦЫІ РАНЕЙ ВЫПУШЧАНЫХ ДЗЯРЖАЎНЫХ УНУТРАНЫХ ПАЗЫК, ЯКІЯ ПАДЛЯГОУ АБМЯНУ ў СУВЯЗІ З КАНВЕРСІАЙ ТРАЦЬЧАГО І АБМЯНВАЦЦА НЕ БУДУЦЬ КІРАЎНІЦВА АШАДКАСІ ДЗЯРЖКРЭДЫТА БССР.

Галоўнае Кіраўніцтва навучальнымі ўстановамі НКЗ СССР

АБВЯШЧАЕ, што СНІК СССР ПРАДОУЖЫЎ ТЭРМІН прыёму заяў

уноўнаступачных у сельска-гаспадарчыя ВНУ

да 20 жніўня 1937 г.

ПРЫЕМ ЗАЯЎ на гістарычны і геаграфічны факультэты

МАГІЛЕЎСКАГА ПЕДІНСТЫТУТА

і на аддзяленне літаратуры і мовы Марцінскага настаўніцкага інстытута

ПРАЦЯГНУТ да 20 ЖНІЎНЯ г. г. дырэкцыя.

ВІШЭСКІ ВЕТЭРЫНАРНА-ЗААТЭХНІЧНЫ ІНСТЫТУТ

паведамляе, што

ПРЫЕМ ЗАЯЎ ад уноўнаступачных на абодва факультэты

ПРАЦЯГНУТ да 20 ЖНІ